

ІСТОРИОГРАФІЯ

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

HISTORIOGRAPHY

УДК 930.1+572.9

АДЛЮСТРАВАННЕ СМЕРЦІ І ЗАМАГІЛЬНАГА ЖЫЩЦЯ Ў ЭПОХУ СЯРЭДНЯВЕЧЧА І НОВАГА ЧАСУ Ў ЗАМЕЖНАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІИ

Н. В. СТАХНО^{1*}

^{1*}Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Аналізујуцца працы гісторыкаў, прысвячаныя тэме ўспрыняцця смерці чалавекам у эпохі Сярэднявечча і Новага часу. Акцэсліваецца кола навуковых праблем, якія былі распрацаваны даследчыкамі. Сцвярджаецца, што вывучэнне дадзенай тэмы першапачаткова ўваходзіла ў сферу інтарэсаў археолагаў і этнолагаў, доўгі час застаючыся па-за ўвагай гісторыкаў. Зробена выснова пра тое, што ў сусветнай гісторыяграфіі пік цікаўнасці да акрэсленай праблематыкі назіраўся ў канцы 1970-х – пачатку 1980-х гг., у нашых бліжэйшых суседзяў – у 1990-я гг., а ў Беларусі яна да гэтага часу чакае свайго даследчыка. Адзначана, што, нягледзячы на разнастайнасць прааналізаванай літаратуры, нельга сцвярджаць, што тэматыка раскрыта ў розных аспектах і патрабуе толькі абагульнення назапашаных ведаў. Паказана, што большасць даследчыкаў толькі мімаходзь закраналі тэму ўспрыняцця смерці і праблему канатацыі кніжных і мастацкіх твораў з менталітэтам.

Ключавыя слова: гісторыяграфія; ментальнасць; смерць; замагільнае жыщце; Сярэднявечча; Новы час.

Образец цитирования:

Стахно Н. В. Адлюстраванне смерці і замагільнаага жыщца ў эпоху Сярэднявечча і Новага часу ў замежнай і беларускай гісторыяграфіі // Журн. Белорус. гос. ун-та. История. 2017. № 1. С. –

For citation:

Stakhno N. V. Displaying of death and afterlife in the Middle Ages and the Modern Ages in foreign and Belarusian historiography. *J. Belarus. State Univ. History.* 2017. No. 1. P. – (in Belaruss.).

Автор:

Ніна Валер'евна Стакнё – аспірантка кафедры істории Беларуси древнего времени и средних веков исторического факультета. Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Ю. Л. Казаков.

Author:

Nina Stakhno, postgraduate student at the department of Belarus history of the ancient time and the middle ages, faculty of history.
nsv-kh@yandex.ru

ИЗОБРАЖЕНИЕ СМЕРТИ И ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ В ИНОСТРАННОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Н. В. СТАХНО¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Анализируются работы историков, посвященные теме восприятия смерти человеком в эпохи Средневековья и Нового времени. Обозначен круг научных проблем, которые были разработаны учеными. Утверждается, что изучение данной темы изначально входило в сферу интересов археологов и этнологов, а для историков долгое время оставалось табуированным. Сделан вывод о том, что в мировой историографии пик интереса к данной проблематике наблюдался в конце 1970-х – начале 1980-х гг., у наших ближайших соседей – в 1990-х гг., а на территории Беларусь она все еще ждет своего исследователя. Отмечено, что, несмотря на разнообразие проанализированной литературы, нельзя утверждать, что тема раскрыта в различных аспектах и требует только обобщения накопленных знаний. Указано, что большинство исследователей лишь вскользь затрагивали тему восприятия смерти и проблему коннотации книжных и художественных произведений с менталитетом.

Ключевые слова: историография; ментальность; смерть; загробная жизнь; Средневековье; Новое время.

DISPLAYING OF DEATH AND AFTERLIFE IN THE MIDDLE AGES AND THE MODERN AGES IN FOREIGN AND BELARUSIAN HISTORIOGRAPHY

N. V. STAKHNO^a

^aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

The paper discusses history researches on death perception in the Middle Ages and the Modern Ages. It outlines the range of problems that have been developed over the study period. The author pays attention on fact, that problem of a death originally belonged to the archaeologists' and anthropologists' sphere of interest, while for historians it remained taboo for a long time. As a result of the work we have come to several conclusions: firstly, in world historiography peak interest in the problems observed in the late 1970s – early 1980s. Our nearest neighbors have it in the 1990s. In our country this theme is waiting for its researcher. Secondly, despite of the literature diversity, we cannot assert that the subject matter disclosed from different aspects and requires only a generalization of accumulated knowledge. Most of the works have their own significant specifics; the authors rarely refer to the theme of death perception and the connotation of books and artistic works with the mentality.

Key words: historiography; mentality; death; afterlife; the Middle Ages; the Modern Ages.

Думкі пра смерць і замагільнае жыццё з даўніх часоў турбавалі чалавека. Менавіта ў Сярэднявеччы, калі рэлігія дамінавала над грамадскай свядомасцю, увага людзей была сканцэнтравана на такіх паняццях, як смерць, Страшны суд, адплата, пекла, рай. Першапачаткова вывучэнне дадзенай проблематыкі ўваходзіла ў сферу інтэрэса археолагаў і этнолагаў, якія даследавалі пахавальныя рытуалы і вераванні, і доўгі час заставалася па-за ўвагай гісторыкаў. Уключэнне ўспрымання чалавекам катэгорыі смерці ў кола навуковых проблем, якія вывучаюць гісторыкі, было з'явай таго ж парадку, што і зварот навукоўцаў да такіх паняццяў, звязаных з ментальнасцю, як час, простора, сям'я, дзяцінства, страх, пачуцці і г. д.

Упершыню на катэгорыю смерці з пункту гледжання гісторыі паглядзеў нідерландскі навуковец Ё. Хейзінга ў сваёй грунтоўнай працы «Восень Сярэднявечча» [1]. Аўтар закрануў такія аспекты,

як жалоба, надмагіллі і вобразы смерці. Гісторык адзначыў, што ў XV ст. напаміны пра смерць знаходзіліся паўсюдна, а галоўная ідэя, якая ў іх за-кладвалася, – тленнасць усяго зямнога. Трэба адзначыць, што, нягледзячи на пэўную павярхойнасць разгляду тэматыкі смерці, даследчык адкрыў яе для гісторыкаў і пры выкарыстанні даволі шырокага кола крыніц (гравюры, фрэскі, надмагіллі, літаратурныя творы, успаміны, тэалагічныя творы і г. д.) ёміста ахарактарызаваў стаўленне чалавека позняга Сярэднявечча да смерці і замагільнага жыцця.

Важны штуршок вывучэнне ўспрыняцця смерці людзмі розных эпох атрымала ў межах трэцяга пакалення школы «Аналай», якая аформілася ў Францыі ў 1970-х гг. Першым яе прадстаўніком, які працаўваў у дадзеным напрамку, быў Ф. Ар'ес. У 1977 г. ён выдаў грунтоўную працу «Чалавек пепрад тварам смерці» [2]. Храналагічныя межы даследавання былі надзвычай шырокімі – ад пачатку

хрысціянскай цывілізацыі ў Еўропе да сучаснасці, што тлумачылася надзвычайнай маруднасцю змены ментальнасці. У сваёй кнізе Ф. Ар'ес вызначаў пяць асноўных этапаў змены ментальных установак у дачыненні да смерці: ад адсутнасці страху і пазітыўнага стаўлення ў раннім Сярэднявежчы праз песьмізацыю чакання і драму сыходу кахраных людзей у Новы час да замоўчвання і медыкалізацыі смерці ў XX ст.

Да недахопаў працы Ф. Ар'еса можна аднесці адсутнасць тлумачэння прычын пераходу ад аднаго этапу да іншага. Аўтар хоць і абапіраецца на шырокое кола крыніц, аднак часам ігнаруе пісьмовыя помнікі і аналізуе галоўным чынам іканаграфію. Акрамя таго, распрацаваная ідэя паступовай эвалюцынай індывідуалізацыі ўспрыніцца смерці вымушае даследчыка ігнараваць прыметы, якія супярэчаць яго канцепцыі.

У сваёй працы «Смерць і Захад з 1300 г. да нашых дзён» [3] М. Вовель уступіў у палеміку з Ф. Ар'есам. Даследчык прытрымліваўся марксісцкай ідэалогіі і сцвярджаў, што вобраз смерці ўключаеца ва ўсеабдымную цэласнасць спосабу вытворчасці. На яго думку, у вобразе смерці знаходзіцца сваё адлюстраванне грамадства, але гэта скажонае выяўленне, разглядаць якое неабходна толькі ў шчыльнай сувязі з эканамічнымі, сацыяльнымі, дэмографічнымі і ідэалагічнымі аспектамі жыцця. Даследчык падкрэсліваў непасрэдную сувязь паміж матэрыяльнымі ўмовамі жыцця і тымі ўяўленнямі і вераваннямі, якія фарміруюцца ў розных класаў. Акрамя таго, М. Вовель адышоў ад эвалюцынай канцепцыі Ф. Ар'еса і ахарактарызаваў Рэфармацыю як самую значную рэвалюцыю ў гісторыі калектыўных уяўленняў, у выніку якой нарадзіўся новы, трагічны вобраз смерці, дзе жыццё – гэта загадзя прайграная барацьба з апошнім. Моцным бокам даследавання М. Вовеля з'яўляецца падрабязны аналіз дэмографічных даных, якія выкарыстоўваюцца для таго, каб знайсці канатацыю паміж пануючай у грамадстве канцепцыяй смерці і дэмографічнай сітуацыяй.

Яшчэ адзін прадстаўнік школы «Аналай», Ж. Ле Гоф, выдаў грунтоўнае даследаванне «Узнікненне чыстца» [4]. Як мяркуе аўтар, канчатковое афармленне ідэі пра наяўнасць чыстца адбылося напрыканцы XII ст. Гэту з'яву даследчык расцэніваў як свайго роду ментальную рэвалюцыю, якая змяніла псіхалагічныя структуры і ўнутраныя ўстаноўкі ў дачыненні да просторы і часу. Такі паварот тлумачыўся тым, што час надыходжання Страшнага суда быў адтэрмінаваны, інтэрэсы хрысціян перамясяціліся з нябёсаў на зямлю, у іх з'явілася цяга да матэрыяльных даброт. Камерцыялізацыя жыцця выклікала некаторыя зруші ў маралі. Калі раней меркавалася, што чалавек, які займаўся грошовымі аперацыямі, дакладна трапіць у пекла, то з «вынаходніцтвам» чысцца ён мог разлічваць на

ачышчэнне ад грахоў у полымі. Акрамя таго, новая лакацыя іншасвету ставіла жывых у актыўную пазіцыю ў дачыненні да памерлых – зараз яны маглі паўплываць на тэрмін пакут сваіх блізкіх і ablégчиць іх становішча. Як падкрэсліваў Ж. Ле Гоф, дагмат чыстца не быў прыдуманы багасловамі, ён узунік у шырокіх пластах ментальнасці і праглядаўся яшчэ ў раннесярэднявежчынских уяўленнях пра замагільны свет.

Французскі даследчык Ж. Дэлюмо ў сваёй працы «Грэх і страх» [5] паказваў упłyў рэлігійнай прапаганды страху перад грахом і пеклам на жыццё чалавека. Навуковец засяродзіў увагу на апафеозе макабрычнага мастацтва XVI ст., вялікай папулярнасці трактатаў *Ars moriendi*, феномене прагі смерці і іканаграфіі танца смерці. Вельмі цікавым з'яўляецца погляд аўтара на кнігі, пропаведзі і выяўленчае мастацтва як на медыя, з дапамогай якіх вызначалася, як змясціца пакуль яшчэ не адчужанага чалавека, што жыве ў згодзе з прыродай, у новы, штучны палітычны парадак, які мабілізуе яго на ўладкаванне еўрапейскага гістарычнага свету. Вырашалася гэта праблема шляхам унісення разладу, канфлікту ў ціхамірнае існаванне чалавека, заражэння яго страхам смерці, нявызначанасці перспектыв разнастайных грахоў і непазбежнасці адплаты.

Сярод прадстаўнікоў рускай гістарычнай навукі тэму смерці закранаў А. Гурэвіч, які акрэсліў агульную мадэль сярэднявежчай ментальнасці ў манаграфіі «Катэгорыі сярэднявежчай культуры» [6]. Аўтар звярнуў увагу на стаўленне чалавека да свайго лёсу пасля смерці, простору і часу замагільным свеце, з'яўленне катэгорыі чыстца. Даследчык сцвярджаў, што ў ментальнасці сярэднявежчага чалавека замагільны і зямны светы не мелі дакладнай мяжы і шмат у чым былі падобныя. У іншай працы А. Гурэвіча «Культура і грамадства сярэднявежчай Еўропы вачамі сучаснікаў» [7] асновай вывучэння ментальнасці сталі прыклады (*exempla*) – жанр сярэднявежчай літаратуры, які апавядaeaе пра вандроўкі ў замагільны свет. Менавіта ў прыкладах мы сутыкаемся з будзённымі контактамі абодвух светаў і знаходзімімі сведчанні пра інтэнсіўныя сувязі паміж імі. У працы адзначаецца, што споведзь, пакаянне, імшы і падарункі касцёлу вельмі дапамагаюць памерлым у замагільным свеце, бо значна скарачаюць пакуты ў чыстцы, нават ёсць магчымасць змяніць лёс тых, хто нясе пакаранне ў пекле.

Польскі даследчык Б. Рок у дэбютнай манаграфічнай працы [8; 9] паспрабаваў перанесці гісторыю ментальнасці на глебу даўніяй Рэчы Паспалітай (РП). Структура абедзвюх кніг аналагічная: аўтар пачынае з аналізу праблем старасці і хвароб, якія былі прадвеснікамі смерці, далей апісвае падрыхтоўку да цырымоніі пахавання, аплакванне памерлага, перадае ўяўленні пра замагільны свет, а таксама звязтае ўвагу на асаблівасці ўспрымання

смерці нечаканай, гвалтоўнай. Дакладная логіка апісання і спроба стварыць абагуленую карціну перажыванняў, звязаных з паміраннем і смерцю ў часы РП, безумоўна, з'яўляюцца моцнымі бакамі манаграфій. Але ёсьць у працах і шмат недахопаў. Напрыклад, асноўнымі крыніцамі для Б. Рока сталі пахавальныя прамовы, казанні, так званыя падручнікі добрай смерці – працы пра тое, як трэба паміраць, каб не пакутаваць у замагільным жыцці. Тэстаменты выкарыстоўваліся даволі рэдка, а творы мастацтва аўтар увогуле абмінуў увагай. Акрамя таго, спробу даследчыка ахапіць усе канфесіі і рэлігіі РП нельга назваць удалай. За аснову Б. Рок браў уяўленні каталікоў, а на асаблівасці ва ўспрыманні смерці пратэстантамі, мусульманамі і іўдзеямі адвёў зусім нязначнае месца, не раскрыўшы да-дзенага пытання да канца. Больш за тое, аўтар часта экстрапаліраваў вывады, зробленыя на аснове крыніц шляхецкага паходжання, на ўсё грамадства.

Беларускія даследчыкі абыходзяць праблематыку смерці і закранаюць яе толькі ў навукова-папулярных працах па гісторыі паўсядзённасці [10].

Пытанні ўспрымання смерці разглядаліся таксама пры даследаванні шэрагу крыніц. Звернемся толькі да самых значных таіх прац.

Пры вывучэнні актаў апошняй волі дадзеную праблему закраналіпольская даследчыца В. Зялецька [11] (звяртала ўвагу на адрозненні паміж каталікамі, праваслаўнымі, уніятамі і пратэстантамі; вывучаала шэраг аспектаў, звязаных са смерцю: як чакалі заканчэння жыцця і як да яго рыхталіся, як абіралася месца пахавання, якое значэнне надавалася малітвам); украінскія даследчыцы Н. Белавус [12] (разглядала не толькі праблематыку гісторыі, структуру, тэрміналогію тэстаментаў, але і стварыла з іх дапамогай мадэль вобразу смерці) і Н. Якавенка [13; 14] (даследавала сакральную прастору і месцы пахавання князёў і шляхты на Валыні).

Значнае месца ў распрацоўцы праблемы займаюць літаратуразнаўчыя даследаванні. Кнігам, якія апавядаюць пра мастацтва доброй смерці, свае працы прысвяцілі М. Уладарскі [15] (не толькі прааналізаваў тэксты твораў, але і паспрабаваў звязаць іх з пэўнымі рысамі ментальнасці) і Г. Гушал [16] (зрабіў важную выснову пра тое, што менавіта творы гэтага тыпу былі крыніцай ведаў шырокіх колаў насельніцтва аб эсхаталогіі).

Праблематыка пахавальных казанняў атрымала больш шырокое асвяленне ў гісторыяграфіі. Адным з першых яе даследчыкаў быў М. Косман [17], які прасачыў эвалюцыю такой літаратуры з канца XVI да сярэдзіны XVII ст. і аргументаваў думку пра тое, што казанні выкарыстоўваліся не толькі для ўсіхвалення памерлага і суцяшэння яго блізкіх, але і для пропаганды. Даследчык М. Сквара ў сваёй працы [18] ахапіў гісторыю пахавальных казанняў ад Антычнасці да канца XVII ст., а таксама правёў

сістэматызацыю польскіх прамоў. Гісторык А. Но-вак звярнула ўвагу на замагільную тапаграфію, якая даносілася да абывацеля праз казанні на пахаваннях і фунеральную літаратуру, а таксама лінейна разгледзела асноўныя пункты, звязаныя са смерцю, пачынаючы ад думак пра скон і рэгулярных споведзей як галоўных гарантаваў добраі смерці і заканчваючы паміраннем душы для дапамогі ёй у замагільным свеце [19].

Што тычыцца аналізу літаратурных твораў, то тут неабходна адзначыць працы ўкраінскай даследчыцы Л. А. Беражной, якая ў артыкуле «Украінска-беларуская паэзія і драматургія XVII ст. аб смерці і замагільным свеце» [20] прааналізавала твор-часць паэтаў праз прызму ўспрымання імі смерці. Асноўны недахоп дадзенай працы – ігнараванне беларускіх паэтаў і канцэнтрацыя толькі на чатырох украінскіх літаратарах. Польскі гісторык А. Навіцкая-Яжова ў сваіх працах разглядала фунеральную паэзію і жалобныя песні, шырокая вы-карыйстоўваючы парайнанне каталіцкіх і пратэстанцкіх твораў [21; 22].

Не меншую вартасць і цікавасць маюць даследаванні, прысвечаныя цырыманіялу пахавання і звязаным з ім выяўленчым элементам (часовая архітэктура, пахавальныя партрэты) [23; 24]. У артыкуле «*Rompa funebris* у Вільні да часу падзелаў РП» М. Косман прасачыў гісторыю станаўлення пахавальных традыцый ад паганскаса перыяду да часоў Контррэформацыі [25]. Даследчык звяртаўся галоўным чынам да пахавання вялікіх князёў імагнатэров. Звяртаў ўвагу і на пахавальную тра-дышыі розных канфесій. Сапраўды манументаль-най з'яўляецца манаграфія Ю. Храсціцкага [26], у якой аўтар прасачыў гісторыю складвання паха-вальных традыцый ад самай старажытнасці, апісаў віды *rompa funebris* і агульную карціну шляхецка-га пахавання праз дэталёвую харастрыстыку ўсіх яго складнікаў: трунага партрэта, пахавальных казанняў, дэкарацый і архітэктуры, штучнага асвя-лення, праграмы мерапрыемства і г. д.

На аснове праведзенага гісторыяграфічнага аналізу можна зрабіць некалькі высноў. Па-першае, праблематыка ўспрымання смерці ў гісторычнай навуцы пачала сваё развіццё не так даўно (першы значны ўсплеск цікавасці да праблемы адбыўся на-прыканцы 1970-х гг.). У беларускай навуцы гісторыя ментальнасці ўсё яшчэ спрабуе знайсці сваё па-чэснае месца, але пакуль значных дасягненняў у гэтым напрамку няма. Па-другое, нягледзячы на разнастайнасць прааналізованай літаратуры, нель-га сцвярджаць, што ў ёй раскрыты ўсе аспекты праблемы і патрэбна толькі абагульненне назапа-шаных ведаў. Большасць прац маюць шырэйшую спецыфіку – літаратуразнаўчую, крыніцазнаўчую, рэлігійную і г. д., таму даволі часта аўтары толькі мімаходзь звяртаюцца да тэмы ўспрымання смерці

і праблемы канатацый кніжных і маствацкіх твораў з менталітэтам сярэднявечнага чалавека. Такім чынам, можам канстатаваць, што пры вялікай актуальнасці і папулярнасці гісторыі ментальнасці ў цэ-

лым і праблематыкі смерці і замагільнага жыцця ў прыватнасці ў дачыненні да беларускай шляхты часоў Вялікага Княства Літоўскага і РП дадзеная пытанні не атрымалі належнай увагі.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 2004.
2. Ар'ес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
3. Vovelle M. Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Gdańsk, 2008.
4. Ле Гофф Ж. Рождение чистилища. М., 2009.
5. Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII вв.). Екатеринбург, 2003.
6. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
7. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
8. Rok B. Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich. Wrocław, 1991.
9. Rok B. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej. Wrocław, 1995.
10. Мальдзіс А. І. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Мінск, 2001.
11. Zielecka W. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. wobec życia i śmierci w świetle testamentów. Warszawa, 2012.
12. Білоус Н. Тестаменти кіян середини XVI – першої половини XVII століття. Київ, 2011.
13. Яковенко Н. «Погреб тілу моему вибираю с предки моєми»: місця поховань волинських князів у XV – середині XVII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. на пошану Л. Войтovicha. Львів, 2011. С. 784–808.
14. Яковенко Н. «Освоенний простір»: місця поховань волинської шляхти (середина XVI – середина XVII ст.) // Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. Białystok, 2012. S. 137–152.
15. Włodarski M. Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków, 1987.
16. Huszal G. Przygotowanie do śmierci w XVII w. // Roczniki Humanistyczne. Historia. 1983. T. XXXI, zesz. 2. S. 105–151.
17. Kosman M. Litewskie kazania pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 1972. T. 17. S. 87–114.
18. Skwara M. Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk, 2010.
19. Nowak A. Z. Człowiek wobec wieczności: українські і білоруські православні пісменництво їжалобне XVII wieku. Kraków, 2008.
20. Бережная Л. А. Украинско-белорусская поэзия и драматургия XVII века о смерти и загробном мире // Исследования по истории Украины и Белоруссии. 1995. Вып. 1. С. 28–50.
21. Nowicka-Jezowa A. Sarmaci i śmierć: o staropolskiej pozji żałobnej. Warszawa, 1992.
22. Nowicka-Jezowa A. Pieśni czasu śmierci: studium z historii duchowości XVI–XVIII wieku. Lublin, 1992.
23. Dziubkowa J. Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Poznań, 1996–1997.
24. Попружина А. В. Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. // Праці Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. 2014. № 25. С. 281–287.
25. Kosman M. Pompa funebris w Wilnie doby przedrozbiorowej // Lituano-Slavica Posnaniensia. 1994. T. 6. S. 131–158.
26. Chroscicki J. Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa, 1974.

References

1. Kheizinga I. Osen' Srednevekov'ya: issledovanie form zhiznennogo uklada i form myshleniya v XIV i XV vekakh vo Frantsii i Niderlandakh. Moscow, 2004 (in Russ.).
2. Ar'ees F. Chelovek pered litsom smerti. Moscow, 1992 (in Russ.).
3. Vovelle M. Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Gdańsk, 2008 (in Pol.).
4. Le Goff Zh. Rozhdenie chistilishcha. Moscow, 2009 (in Russ.).
5. Delyumo Zh. Grekh i strakh: formirovanie chuvstva viny v tsivilizatsii Zapada (XIII–XVIII vv.). Ekaterinburg, 2003 (in Russ.).
6. Gurevich A. Y. Kategorii srednevekovoi kul'tury. Moscow, 1984 (in Russ.).
7. Gurevich A. Y. Kul'tura i obshchestvo srednevekovoi Evropy glazami sovremennikov. Moscow, 1989 (in Russ.).
8. Rok B. Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich. Wrocław, 1991 (in Pol.).
9. Rok B. Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej. Wrocław, 1995 (in Pol.).
10. Mal'dzis A. I. Jak zhyli nashy prodki w XVIII stagoddzzi. Minsk, 2001 (in Belarus.).
11. Zielecka W. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. wobec życia i śmierci w świetle testamentów. Warszawa, 2012 (in Pol.).
12. Bilous N. Testamente kyjan seredyyny XVI – pershoi polovyny XVII stolittja. Kyiv, 2011 (in Ukrainian).
13. Jakovenko N. «Interment of my body choose with my ancestors»: burial places of Volyn princes in XV – the middle of XVII centuries. *Ukraina: kul'turna spadshchyna, natcionalna svidomist, derzhavnist* : zbirnyk naukovyh prac' na poshanu L. Vojtovicha. Lviv, 2011. P. 784–808 (in Ukrainian).
14. Jakovenko N. «Mastered space»: the place of Volyn gentry's burial (the middle of XVI – the middle of XVII centuries). *Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą*. Białystok, 2012. P. 137–152 (in Ukrainian).

16. Huszal G. Przygotowanie do śmierci w XVII w. [Preparing for a death in XVII century]. *Roczniki Humanistyczne. Historia*. 1983. Vol. XXXI, issue 2. P. 105–151 (in Pol.).
17. Kosman M. Litewskie kazania pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku [Lithuanian funeral sermons from the first half of XVII century]. *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*. 1972. Vol. 17. P. 87–114 (in Pol.).
18. Skwara M. Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk, 2010 (in Pol.).
19. Nowak A. Z. Człowiek wobec wieczności: ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku. Kraków, 2008 (in Pol.).
20. Berezhnaia L. A. Ukrainsko-belorusskaya poeziya i dramaturgiya XVII veka o smerti i zagrobnom mire [Ukrainian-Belarusian poetry and drama of the XVII century on death and afterlife]. *Issledovaniya po istorii Ukrainy i Belorussii*. 1995. issue 1. P. 28–50 (in Russ.).
21. Nowicka-Jeżowa A. Sarmaci i śmierć: o staropolskiej pozji żałobnej. Warszawa, 1992 (in Pol.).
22. Nowicka-Jeżowa A. Pieśni czasu śmierci: studium z historii duchowości XVI–XVIII wieku. Lublin, 1992 (in Pol.).
23. Dziubkowa J. Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Poznań, 1996–1997 (in Pol.).
24. Popruzhina A. V. Portrety v konteksti pohoval'noi' kul'tury shlijahty Rechi Pospolytoi' ta kozac'koi' starshyny drugoi' polovyny XVII–XVIII st. [Portraits in the context of the burial culture of the Commonwealths' nobility and Cossack elders second half of XVII–XVIII centuries]. *Pratci Tsentru pamjatkognavstva : zbirnyk naukovyh prac'*. 2014. No. 25. P. 281–287 (in Ukrainian).
25. Kosman M. Pompa funebris w Wilnie doby przedrozbiorowej [Pompa funebris in Vilnius before the Partitions]. *Lituano-Slavica Posnaniensis*. 1994. Vol. 6. P. 131–158 (in Pol.).
26. Chroscicki J. Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa, 1974 (in Pol.).

Артыкул настуны ў рэдкалагію 10.11.2016.
Received by editorial board 10.11.2016.